

Modera History Archives
Archiv Náboženské Historie
Fond 1/21, sprava 186

Да гісторыі Беларускага музея імя Ів.Луцкевіча ў Вільні

Гісторыя Віленскага беларускага музея, які існаваў з 1921 да 1945 года, уяўляе сабой адну з цікавых старонак беларускага нацыянальна-вызваленчага руху, звязана з ім самым непасрэдным чынам. Яна, безумоўна, можа і павінна зацікавіць тых даследчикаў гэтага руху, якія імкнуша выявіць аб'ектыўную гістарычную праўду, а не падыходзяць да гісторыі з пазіцыі часовай палітычнай каньюнктуры.

Для ахыяління і дэяй адрэжэння беларускага народу, для за- ваявання яго права на самастойнае існаванне заўсёды вялізнае значэнне мела стварэнне навуковай асновы дзеля вивучэння гісторыі сва- ўго краю, гістарычнае аргументаванне натуральнага імкнення народу да самавызначэння, нацыянальнае ўсведамленне широкіх народных масаў.

Якраз гэтую паважную ролю (у межах магчымасцяў, якія тады іс- навалі) на працягу многіх гадоў пасялкова выконваў Беларускі музей у Вільні.

Перыяд найболыш актыўнай дзеяйнасці музея ў асноўным належыць да часоў польскай акупацыі Заходняй Беларусі, ці, дакладней кажучы, да эпохі паміж першай і другой светнай вайной.

Побач з беларускімі грамадска-палітычнымі організацыямі, прэ- саю і школьніцтвам музей супрэццастаўляўся паланізтарской паліты- цы польскага ўраду, дапамагаў захаваць нацыянальную самабытнасць гэтага краю, будзіў нацыянальную свядомасць, узгадоўваў патріятызм спрод беларускага насельніцтва Заходняй Беларусі.

Але багатая калекцыя беларускай старасвечынны, з якой у 1921 годзе паўстаў у Вільні беларускі музей, існавала яшчэ раней. Яе са- браў беларускі археолаг і грамадскі дзеяч Іван Луцкевіч. Ён начаў збіраць яе яшчэ будучы вучнем трэцяе клясы гімназіі, г.зн. недзе ў апошнім дзесяцігоддзі мінулага стагоддзя.

Івана Луцкевіча фактычна і трэба лічыць закладчыкам музея, хо- чы ягоная калекцыя стала музэем і придбала форму навуковай установы, пашарацкаванай Беларускому навуковаму таварыству ў Вільні, толькі праз два гады пасля яго смерці. Ягоным імем і быў названы музей.

Вядома, што ў "нашай ўскую пару" калекцыя знаходзілася ў памя- шканні рэдакцыі газеты "Наша Ніва". Ужо тады яе каштоўныя экспанаты былі крыніцай натхнення для многіх пісьменнікаў і паэтаў, такіх як Янка Купала, Максім Багдановіч ці Змітрок Бядуля. Ці ж не малі не ўздзеішіцаць на іх такія памяткі беларускай гісторыі, як Біблія

Скарыны, Статут Вялікага княства Літоўскага, надрукаваны на беларуску, дзяржаўны граматы Княства, пісаныя на беларускай мове, або "Мужыцкая праўда" Каастуся Каліноўскага ці багатая калекцыя слуцкіх палсоў.

У 1921 годзе калекцыя Івана Лушкевіча была перавезена ў г. в.в. Базыльянскія муры (у той час вул. Вострабрамская 9, пішер вул. М. Горкага 73). І гэты год прынята лічыць годам заснавання музея. Началася праца над сістэматизацией і парадкаваннем экспанатаў. Першыя запісы ў інвентарной кнізе музея датуюцца ад 3 чэрвеня 1922 года.

Музей размешчоўся ў тым самым будынку, што і заснавана як чэ ў 1919 годзе Віленская беларуская гімназія. Ад самага пачатку існавала цесная сувязь паміж гэтымі двумя беларускімі асяродкамі. Віленская беларуская гімназія ўзгадавала ў сваіх сценах шмат запраўды вартаснай беларускай інтэлігенцыі. Не без ульку на фармаванне яе светапагляду было суседства музея. Гэтае суседства было ўзаемна карыснае і для музея і для гімназіі.

Вучні гімназіі ад самых малых да найстарэйших, групамі і па адным, а таксама арганізаванымі экспурсіямі часта наведвалі музей, карысталіся з яго бібліятэкі, а са свайго боку таксама шмат памагалі музею.

Не менш цесная сувязь личыла музей і з беларускай моладзю, што вучылася ў мурох універсітэту Сіянана Баторага. Моладзь напаўняла фонды музея новымі экспанатамі з розных куткоў Заходніх Беларусі. Пераважна гэта былі экспанаты з галіны этнографіі, трапіліся і археалагічныя знаходкі. Безумоўна, усё гэта безінтерэсовае ахвяроўвалася музею і не могло быць гутаркі пра якую-колечы гравовую кампенсацыю.

Стыль работы музея і ўся атмасфера вакол яго карактерызавала яго як арганізацію, выразна апазішчайную да польскіх дзяржаўных уладаў. Адсюль, з аднаго боку, выразна варожыя адносіны гэтых уладаў, а з другога - не толькі прыхільнія, але часам ахвярныя адносіны ўсяго заходнебеларускага грамадзянства без розніцы яго і дэйна-палітычнага напрамку. У музеі можна было сустрэць усіх прадстаўнікоў: і беларускай моладзі, і старэйшай генерацыі беларускай інтэлігенцыі.

А пераважна ў нацэслі і ў святочныя дні музей масава наведвалі вісковыя экспурсіі, што прыїзджалі ў Вільню. І якраз гэта асабліва шкодзіла польскай дзяржаўнай пропагандзе, накіраванай на апальчванне беларускага насельніцтва. На жыбароў вёсак віленскага

краю, у асноўнай сваёй масе беларусаў, наведвание музея рабіла вялікае ўражанне. Для ўзмацнення гэтага ўражання музей прыдбаў грам-пласцінкі з запісамі беларускіх песняў у выкананні Міхаля Забейды-Суміцкага, і іх прайгравалі на заканчэнне аглюту музея.

Польскія ўлады ўсімі спосабамі імкнуліся прыбраць музей у свае рукі, змяніць стыль яго работы, перамалываць яго шыльду, каб на ёй не было слова "беларускі". Але да гэтага не дайшло дзянсулы бескампраміснай пазіцыі ураду Беларускага навуковага таварыства і кірауніцтва музея. Гэткім ён заставаўся да пачатку вайны і такім сустрэў у 1939 годзе вызваленне савецкімі войскамі Вільні, аб'ядненай у тым часе сталіцай Заходняй Беларусі.

Затым, на кароткі час панавання ў Вільні літоўскіх буржуазных уладаў, музей амаль не праяўляў ніякай дзеянасці. Беларускае навуковае таварыства яшчэ і снавала, але было пазбаджана сваёго актыву. Штатных працаўнікоў, а дзеля гэтага і акресленых гадзін працы, музей не меў. Тым часам найболыш актыўна апрацоўваўся музеем мастак Пётра Сергіевіч.

Толькі з кастрычніка 1940 года (ужо пасля ўстанаўлення савецкай улады ў Літве) музей распачаў і зноў рэгулярную працу, атрымаўшы новых гаспадароў, бо Беларускае навуковае таварыства перастала існаваць. Прашу ў музеі ўзначаліў Мар'ян Пенковіч, гэты першыд існавання музея ён адлюстраваў у сваіх успамінах.

Існаваў музей і падчас нямецкай акупацыі – дырэктарам музея быў тады Янка Шутовіч. У апошні год акупацыі музей быў выкінуты са сваёго памяшкання і перавезены ў будынак Мастацкага інстытуту пры вул. св. Ганны (цяпер вул. Тесос 6). Па ініцыятыве працаўнікоў музея частка найболыш каштоўных экспанатаў была захавана ў лёхах бажніцы св. Міхала. Безумоўна, немцы меркавалі перад адступлением вывезці экспанаты музея ў Нямеччыну, як гэта было зроблена з Менскім дзяржаўным музеем. Але гэта ім не ўдалося, і на момэнт заканчэння вайны амаль усе экспанаты засталіся на месцы. Зліквідаваны музей быў у чэрвені 1945 года.

З сабраних тут матар'ялаў дастаткова яскрава вырисоўваеша вобраз беларускага музея імя Івана Жукевіча ў Вільні як навуковай установы, якая мела выразную тэндэнцыю, з аднаго боку, да аб'ектунага трактавання гісторыі наогул, а з другога – да аргументавання на аснове гістарычных доказаў існавання Беларусі як дзяржавы

У рамках Вялікага княства Літоўскага, да аргументавання яе дзяржаўных традыцый. Ужо адно гэта дастаткова тлумачыць заканамернасць яго ліквідацыі ў тагачасных умовах. Калі прынціп пад увагу сітуацію ў БССР у часы "культу" ды натуральнае нежаданне літоўцаў дзяліцца славаю Вялікага княства Літоўскага з другімі народамі, што некалі разам гэтую славу здабывалі, дык робіцца зусім зразумелым, што інакш і быць не магло.

Цяпер пра беларускі музей у Вільні амаль зусім забылі. Астаўся ён хіба толькі ў памяці тых, што былі сведкамі яго існавання, а такіх робіцца штораз меней.

Пасля ліквідацыі музея яго існаванне сарамліва замоўчваць і літоўцы і беларусы. Аб ім не прыгадваецца ні ў якіх публікацыях. Ды і не дзіва, бо адным сорам, што чужім контам придбалі такое багацце, не сказаўши нават "дзякую" тым, хто яго сабраў; другім - бо яшчэ раз даказалі, што не з'яўляюцца гаспадарамі ў слабе дома.

Тут сабрана большая частка публікацый пра музей з тых часоў, калі ён яшчэ існаваў, а таксама нідзе не публікованы ўспаміны Мар'яна Пенскевіча і Янкі Шутовіча, якія працавалі ў музее пасля 1939 года. Дапаўняюць гэтых матар'ялы фотакопіі інвентарнай кнігі музея і зробленыя ў свой час Антонам Нэканц-Трэнкам фатаграфіі музейных экспанатаў.

Для зацікаўленых гэты матар'ял дае ўжо даволі конкретнае ўдулленне і пра гісторыю музея і пра ягоныя фонды.

Лявон Луцкевіч

Вільня, лістапад 1978 г.